

23. Выберыце з дадзеных правільна ўтвораны дзеепрыметнікі:

1) сцэментованы; 2) вымерзшы; 3) адталы; 4) аблюбованы.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.

24. У якіх словах з дадзеных патрэбна напісаць літару *а*?

1) задр..маў; 2) ж..мчужына; 3) вод..р; 4) ш..рыф.

А) ва ўсіх словах. Б) ва ўсіх словах, акрамя 4.

В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

25. Выберыце з дадзеных аднаасастаўныя сказы:

1) Вада ў рацэ чыстая.

2) Адноўленыя дамы, крытыя чарпіцай альбо шыферам.

3) На карціне можна ўбачыць дзіўны пейзаж.

4) Вавёрцы было прывольна ў парку.

А) усе сказы. Б) усе сказы, акрамя 1. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 1, 3, 4.

26. Якія назоўнікі з дадзеных у форме меснага склону адзіночнага ліку маюць канчаткі *-у (-ю)*?

1) молат; 2) цеплаход; 3) цеста; 4) стог.

А) усе назоўнікі. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

27. Хто з беларускіх мастакоў слова сказаў:

“Паэзія – самы няўлоўны сакрэт, які не будзе нікім рассакрэчаны...”?

А) Пятрусь Броўка. Б) Кандрат Крапіва. В) Максім Танк.

Г) Леанід Галубовіч. Д) Пімен Панчанка.

28. Выберыце з прыведзеных словазлучэнні, у якіх правільна напісаны прыналежныя прыметнікі: 1) дзядулеў успамін; 2) з Віцева пінжака; 3) аб Мележавым творы; 4) у бабулінавым куфэрку.

А) усе прыметнікі. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.

29. Якія з дадзеных прыслоўяў з’яўляюцца азначальнымі?

1) па-свойму; 2) вельмі; 3) весела.

А) усе прыклады. Б) усе прыклады, акрамя 1.

В) няма правільных варыянтаў. Г) 1, 2. Д) 1, 3.


30. Як называецца ў народзе месяц у апошняй квадры, на зыходзе?

А) маладзік. Б) ветэх. В) поўня. Г) захад. Д) зацменне.

Конкурс арганізаваны і праводзіцца Грамадскім аб’яднаннем «Беларуская асацыяцыя «Конкурс» сумесна з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі пад эгідай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

220013, г. Мінск, вул. Дарашэвіча, 3–218; тэл. (017) 292 80 31, 292 34 01, 290 01 53;

e-mail: info@bakonkurs.by; http://www.bakonkurs.by/



Конкурс па беларускай мове «БУСЛІК-2011»

Чацвер, 17 лютага 2011 года



- працягласць работы над заданнем 1 гадзіна 15 хвілін;
- карыстацца падручнікамі, канспектамі, справачнай літаратурай забараняецца;
- кожны правільны адказ адзначаецца трыма, чатырма ці пяццю баламі; колькасць балаў, якія атрымлівае ўдзельнік, адказваючы на пытанне правільна, вызначаецца складанасцю пытання (10 лягчэйшых пытанняў – па 3 балы, 10 найбольш складаных – па 5 балаў, астатнія 10 – па 4 балы); складанасць пытання вызначаецца па колькасці ўдзельнікаў, якія правільна на яго адказалі;
- няправільны адказ адзначаецца чвэрцю балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, і залічваецца са знакам «мінус», у той час, як не даўшы адказу, удзельнік захоўвае раней набраныя балы;
- на кожнае пытанне маецца толькі адзін правільны адказ;
- самастойная і сумленная работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да ўдзельнікаў конкурсу;
- на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў;
- максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150;
- пасля заканчэння конкурсу лістак з заданнем застаецца ўдзельніку.

Заданне для вучняў 7-8 класаў

1. Якога слова не хапае ў вершаваных радках Якуба Коласа?

Ніхто з дамашніх не згадае,

Чым ... Костуся займае.

А) кніга. Б) школа. В) марожанае. Г) возера. Д) рэчка.

2. Двухскладовая стапа з націскам на першым складзе называецца ...

А) харэем. Б) ямба. В) анапестам. Г) амфібрахіем. Д) дактылем.

3. Прыметнікі *смелы, баязлівы* – ...

А) антонімы. Б) сінонімы. В) амонімы. Г) паронімы. Д) фраземы.

4. Выберыце з прыведзеных прыкладаў формы маўлення:

1) вусная; 2) пісьмо; 3) чытанне; 4) пісьмовая; 5) гаварэнне.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 4. Г) 1, 2, 3. Д) 4, 5.

5. Якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя ў сказе словы:

Верхавіна, асветленая сонцам, пералівалася ўсімі колерамі вясёлкі.

А) дзейнікам. Б) выказнікам. В) дапаўненнем.

Г) азначэннем. Д) акалічнасцю.

6. Знайдзіце разгадку народнай загадкі ў пераблытаных літарах:

Вісіць сіта не рукамі звіта.

А) і, к, а, н, г.

Б) я, ц, м, с, е.

В) і, з, к, о, р.

Г) і, п, в, а, ц, у, н, а.

Д) і, в, н, е, к.

7. Якія дзеепрыслоўі з прыведзеных напішаце з часціцай *не* асобна?
1) *(не)наспытаўшы;* 2) *(не)пакоючыся;* 3) *(не)згубіўшы;* 4) *(не)здзіўляючыся.*
А) няма правільных варыянтаў. Б) усе словы.
В) усе словы, акрамя 2. Г) 1, 3. Д) 2, 4.

8. Колькі назоўнікаў ужыта ў форме назоўнага склону ў вершаваных радках А. Русецкага:

*Мінуў стракаты шумны май,
Павольнай хваляй ходзіць жыта,
Цямнее луг, сінее гай,
Рачулка дрэмле пад ракітай.*

- А) 0. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6.

9. Выберыце з прыведзеных словазлучэнні:

1) *праект завода;* 2) *памацнеў мароз;* 3) *успамін ветэрана;*
4) *незвычайна хутка;* 5) *пайшоў следам.*

- А) усе словазлучэнні. Б) усе прыклады, акрамя 2.
В) усе прыклады, акрамя 5. Г) 1, 3, 4. Д) 2, 5.

10. У якіх словах схавалася спалучэнне літар *прыз*?

1) *капрыз;* 2) *сюрпрыз;* 3) *прызямленне.*

- А) ва ўсіх словах. Б) няма такіх слоў. В) ва ўсіх словах, акрамя 1.
Г) ва ўсіх словах, акрамя 2. Д) ва ўсіх словах, акрамя 3.

11. Вызначце тып тэксту:

Учора з самай раніцы і да вечара дажджыла. А сёння зусім па-ліпеньску смякотлівы дзень. І цішыня. Толькі дзесьці звонка цінкаюць сінічкі.

- А) апісанне. Б) апавяданне. В) разважанне.
Г) мастацкі. Д) гутарковы.

12. Дадзены словы: 1) *чытаюць;* 2) *цярпець;* 3) *хадзіць;* 4) *паглядзець.*

Якія дзясловы запісаны ў неазначальнай форме?

- А) усе дзясловы. Б) няма правільных варыянтаў.
В) усе дзясловы, акрамя 1. Г) 1, 3, 4. Д) 2, 3.

13. На Беларусі шмат гістарычных мясцін. Напрыклад: 1) *Гомель;* 2) *Гродна;* 3) *Мазыр;* 4) *Магілёў.* Сярод прыведзеных назваў ёсць горад, які ўпамінаецца ў гістарычных дакументах у 1155 годзе. Выберыце правільны варыянт, ведаючы, што націск у гэтай назве падае на другі склад.

- А) няма такой назвы. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4.

14. У якой паслядоўнасці ў беларускім алфавіце стаяць літары *ш, ц, д, п, с, з, н*?

- А) з, д, п, н, с, ц, ш. Б) д, н, з, с, п, ц, ш. В) д, з, п, с, ш, ц.
Г) з, с, п, н, ц, д, ш. Д) д, з, н, п, с, ц, ш.

15. Колькі слоў у сказе?

Павольнаплыліўпазрыстымпаветрыдоўгіяроўняпавуцінкі.

- А) 7. Б) 8. В) 9. Г) 10. Д) 11.

16. Хто з вядомых старажытных беларускіх дзеячаў упамінаецца ў вершы “Беларусь” Петруся Броўкі:

*Нямала народаў з крыніц яго піла
І брала ад мудрасці вечны агонь,
У літарах першых знаходзячы сілу...*

- А) Сымон Будны. Б) Васіль Цяпінскі. В) Мікола Гусоўскі.
Г) Пётр Мсціславец. Д) Францыск Скарына.

17. Разгадайце анаграму Міхася Пазнякава, выбраўшы патрэбныя літары з прапанаваных.

*Малочны прадукт,
Ядзім са смакам.
Слова перавернем –
Стане злкам.*

- 1) *у;* 2) *с;* 3) *о;* 4) *л;* 5) *д;* 6) *т;* 7) *н;* 8) *г;* 9) *р;* 10) *з;* 11) *ы;* 12) *л.*
А) 8, 1, 12 – 12, 1, 8. Б) 2, 11, 9 – 9, 11, 2. В) 10, 3, 5 – 5, 3, 10.
Г) 6, 3, 4 – 4, 3, 6. Д) 2, 3, 7 – 7, 3, 2.

18. Дадзены словазлучэнні: 1) *зімн.. шапку;* 2) *сін.. стужку;* 3) *сух.. галінку;* 4) *у марозн.. ноч.* У якіх прыметніках патрэбна напісаць канчаток *-юю*?

- А) ва ўсіх прыметніках. Б) няма такіх прыметнікаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

19. Вучням неабходна было скласці з пераблытаных літар толькі словы-назвы птушак. Якія варыянты трэба ім выкарыстаць?

- 1) *с, у, л, е, б;* 2) *а, р, а, т, э, ш;* 3) *л, я, дз, е, ц;* 4) *р, а, с, а, к, о;* 5) *я, в, н, ш, і.*
А) усе варыянты. Б) няма правільных варыянтаў.
В) 1, 3, 4. Г) 2, 3, 4. Д) 3, 5.

20. Як перакладаецца на беларускую мову рускае слова *свія*?

- А) мост. Б) паля. В) кўжаль. Г) шчўт. Д) кўзаў.

21. Якую літару неабходна ўставіць на месцы пропуску ў словах

п..нал, сп..такль, ап..рацыя, м..даль?

- А) я. Б) і. В) е. Г) э. Д) ы.

22. У якіх словах з прыведзеных напішаце літару з?

1) *про..ьба;* 2) *рэ..чык;* 3) *но..ьбіт;* 4) *перапі..чык;* 5) *ра..біць.*

- А) ва ўсіх словах. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3, 4. Г) 2, 5. Д) 3, 4.